

12 СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Зноў старты ў Пхёнчхане



Талісаман спаборніцтваў стаў азіяцкі чорны мядзведзь Пандабі. Ён з'яўляецца сімвалам моцнай волі і мужнасці. Лагатып Гульняў сімвалізуе свет, адкрыты кожнаму, ён спалучае ў сабе малюнкi лёду і снегу, людзей з усяго свету, якія аб'ядноўваюцца ў Пхёнчхане, дзе неба сустракае зямлю.

На Параалімпійскіх гульнях будзе прадстаўлена шэсць зімовых спартыўных дысцыплін: біятлон, кёрлінг, гарналыжны спорт, лыжныя гонкі, слэдж-хакей і новы для гэтага турніру пара-снаўборд. Сярод параалімпійцаў плануецца разыграць 80 камплектаў медалёў, што на восем камплектаў узнагарод больш, чым на папярэдніх Гульнях у Сочы.

На турніры будуць прадстаўлены 48 краін, упершыню прымуць удзел у зімовай Параалімпіядзе Грузія і КНДР, таксама пасля перапынку ў 12 гадоў выступіць зборная Эстоніі. Усяго на Гульнях чакаецца каля 700 спартсменаў.

Нагадаем, Міжнародны параалімпійскі камітэт 7 жніўня 2016 года адхіліў ад Параалімпійскіх гульняў у Рыа-дэ-Жанейра ўсю зборную Расіі і пазбавіў Параалімпійскі камітэт гэтай краіны членства ў арганізацыі. У снежні 2017-га МПК падоўжыў адхіленне, адзначыўшы, што расійскі бок не выканаў усе абавязальствы па аднаўленні членства. 29 студзеня стала вядома, што расійскія параалімпійцы дапушчаны да удзелу ў Гульнях у статусе «Нейтральны параалімпійскі атлет» без згадкі Расіі.

Што датычыцца нашай краіны, то сёлета ўпершыню для Беларусі выдзелілі рэкордныя для зімовых Гульняў 14 ліцэнзій (раней больш за 10 мы не атрымлівалі). Яшчэ адну пецёўку на Гульні, так званую дзікую карту, атрымала Дар'я Фядзюковіч. Такім чынам, у Пхёнчхан адправяцца 15 спартсменаў і пяць лідараў для славабидущих, увогуле ў склад дэлегацыі з улікам афіцыйных асоб і журналістаў уключаны 40 чалавек. Беларускія параалімпійцы выступяць у двух відах спорту — біятлоне і лыжных гонках.

Старшы трэнер нацыянальнай каманды па інваспорце Леанід Мацераўскі адзначыў, што ўсе заваяваныя ліцэнзій даліся лягчэй. Але нашы спартсмены правялі сябе годна, заваяваўшы такія вялікі лік каштоўных пецёвак у Карэю.

Сцяганосцам нашай зборнай на цырымоніі адкрыцця 9 сакавіка будзе шматразовая чэмпіёнка, прызёр Параалімпіяд і чэмпіёнкаў свету Людміла Валчок, капітанам каманды стане яшчэ адзін тытулаваны параалімпіец Дзмітрый Лобан. Людміла была здзіўлена такім выбарам, але адзначыла, што не з'яўляецца прымылівай, таму пастараецца абвергнуць той факт, што сцяганосцы Гульняў рэдка паказваюць высокія вынікі на спартыўных.

На цырымоніі провадаў каманды першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Максім РЫЖАНКОЎ пажадаў усім спартсменам поспехаў на спартыўных у Пхёнчхане. Ён падкрэсліў, што беларускія параалімпійцы павінны паказаць усім, які трэба пераадольваць сябе і дамагацца поспехаў у спорце на са-

ПРАДСТАЎЛЯЕМ НАЙБОЛЬШ ТЫТУЛАВАНЫХ ПАРААЛІМПІЙЦАЎ БЕЛАРУСІ

Ядвізе СКАРАБАГАТАЙ сёлета споўніцца 50, яна з'яўляецца самым досведчаным членам беларускай каманды параалімпійцаў. Гульні ў Сочы ў 2014 годзе для спартсменкі былі пятымі па ліку, там яна паднялася на п'едэстал на чэўэртаі Параалімпіядзе запар. У Расіі Ядвіга стала бронзавым прызёрам у спартыўных па лыжных гонках (15 км класічным стылем сярод жанчын з парушэннем зроку).

Адзначым, што толькі на сваёй першай Параалімпіядзе, у Нагана-1998, спартсменка засталася без медаля, спыніўшыся за крок ад яго (4-е месца ў лыжнай гонцы на 5 км). А ў далейшым беларуска становілася пастаянным удзельнікам медальных цырымоній. У Солт-Лэйк-Сіці-2002 яна стала чэмпіёнкай у лыжнай гонцы на 5 км і заняла другое месца ў лыжнай гонцы на 10 км вольным ходам. У Турыне-2006 дадала ў сваю скарбонку «серабро» ў гонцы на 15 км і «бронзу» ў гонцы на 10 км. У Ванкуверы двойчы ўздымалася на трэцюю ступеньку п'едэстала — у лыжнай гонцы на 15 км і ў лыжнай эстафеце.

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	— 7.54	18.50	10.56
Віцебск	— 7.45	18.38	10.53
Магілёў	— 7.44	18.40	10.56
Гомель	— 7.39	18.39	11.00
Гродна	— 8.08	19.06	10.58
Брэст	— 8.07	19.08	11.01



Фота Аляксандра КЛЕШЧУКА


Месяц

Поўна 2 сакавіка.
Месяц у сузор'і Шаляў.

Імяніны


Пр. Кузьмы, Льва.
К. Марыны, Гераніма, Фелікса.

ЗАЎТРА



«САКАВІК — ВЯСНЫ МАЛАДЗІК»

ПАГАРЫЗАН-ТАЛІ: 1. Чалавек, які займаецца пчаларствам; сваё свята ... некалі адзначалі 9 сакавіка, у прывіятка беларускага народнага календара Паўрацenne. 4. Свята птушак, якое адзначалі 22 сакавіка; прылет птушак у гэты дзень пазначаў адкрыццё вясны. 6. Добра мядзведзя ў ... дражніць (прык.). 7. Птушка, прылет якой абвясчае прыход вясны. 9. «З вясной прыходзіць ...» // абуджэнне ада сну». 3. Верша А. Грушэцкага «Вясна». 11. Сігнал для спынення транспарту. 13. Помнік у гонар якой-небудзь падзеі. 14. Аляксей ... садзіць, лодкі смаляць, рыбу коліць (прык.); прывіятка Аляксея адзначалі 30 сакавіка. 17. «Дзе ... з цудоўнай лрай; // На зван яе зляцеўся вырай». 3 пазмы Я. Коласа «Новая зямля». («На глушчовых токах»). 18. «Кожны ... вясной прыносіць радасць. // ... бярозавіку, // ... травы, // ... вяртання птушак». 3. Верша М. Малеіка «Кожны ... вясной прыносіць радасць». 21. «... вясновае песню спявае. // Аб зіме ўжо ніхто не тужыць». 3. Верша Ю. Гушчынскай «Дзень добры, вясна!». 22. «Ад бярозавога соку // Схмялелы, крошчыць ...». 3. Верша Г. Кляўко «Чаканне вясны». 25. Шчыпковы музычны інструмент. 27. Пеўча-птушка; «... ранняя пташачка, // Чаго так рана з выраю вылятаеш?». 3. Гукавіна вясны. 29. «Сакавік на парозе ўзыходзіць, // І вясна ў наш надыходзіць». 3. Верша С. Кульбіцкага «Сакавік». 30. Тэатральная п'еса жартавівага зместу.



20. Рэгістрацыя месца жыхарства. 22. Прыстасаванне для якога-небудзь занятку. 23. Зямельная мера ў некаторых краінах. 24. Палявая кветка. 26. Планета сонечнай сістэмы. 28. «Памажы, ..., нам вясну гукаці». 3. Вяснянік.

ПА ВЕРТЫКАЛІ: 1. «Першай вылезла на ўзлеску // Яснавокая ...». 3. Верша К. Ціркi «Вясна». 22. Прыстасаванне для якога-небудзь занятку. 23. Зямельная мера ў некаторых краінах. 24. Палявая кветка. 26. Планета сонечнай сістэмы. 28. «Памажы, ..., нам вясну гукаці». 3. Вяснянік.

Складу Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

Даты	Падзеі	Людзі
3 САКАВІКА	1067 год — адбылася бітва на рацэ Нямізе (прыток Свіслачы ў межах сучаснага Мінска) паміж войскамі паўднёварускіх князёў Ізяслава, Святаслава, Усевалада Яраславічаў і полацкага князя Усяслава Брачыславіча. Прычына — намер кіеўскага князя падпарадкаваць Полацкае княства, якое да гэтага часу стала фактычна незалежным. Выкарыстаны захоп і спусташэнне Усяславам Ноугарада, войскі паўднёварускіх князёў захапілі Менск. Бітва скончылася паражэннем войскаў Полацкага княства. Мірныя перагаворы вынікнулі не далі, Усяслаў быў узят у палон.	не былі азнаёмыя з тэкстам дагавора. Тым не менш 14—16 сакавіка 1918 года IV Надзвычайнай Усерасійскай з'езд Саветаў канчаткова ратыфікаваў мірны дагавор, які быў прыняты большасцю ў 784 галасы супраць 261 пры 115 тых, хто ўстрымаўся. У выніку прадстаўнікі партыі левых эсэраў выйшлі з Саўнаркома. Пайшоў у пасады наркам замежных спраў і Троцкі. Брэсцкі дагавор быў ануляваны 13 лістапада 1918 года пастановай УЦВК і СНК.
1617 год — нарадзіўся (в. Пагост, цяпер у Салігорскім раёне) Ян Цядроўскі, грамадскі дзеяч ВКЛ, пісьменнік-мемуарыст. У 1637—1699 гадах знаходзіўся на службе ў Багуслава Радзівіла, з якім падарожнічаў па краінах Еўропы. Аўтар мемуараў, якія апісваюць падзеі ў Вялікім княстве Літоўскім у 1654—1682 гадах. Памёр у 1688 годзе.	1918 год — у Брэст-Літоўску быў падпісаны мірны дагавор (Брэсцкі мір) паміж Савецкай Расіяй і дзяржавамі германскага блока (Германія, Аўстра-Венгрыя, Балгарыя, Турцыя). Ужо 6—8 сакавіка 1918 года на VII экстранным з'ездзе РСДРП(б) Леніну удалося дабіцца ратыфікацыі Брэсцкага міру. Пры галасаванні галасы размеркавалі наступным чынам: 30 за ратыфікацыю, 12 супраць, 4 устрымаліся. Акрамя таго, па выніках з'езда партыя была па прапанове Леніна перайменаваная ў РКП(б). Дарэчы, дэлегаты з'езда	Сусветны дзень дзікай прыроды. Адзначаецца па рашэнні рэзальцыі Генеральнай асамблеі ААН. У рэзальцыі адзначаецца каштоўнасць дзікіх жывёл і раслін, асабліва тых, якія маюць патрэбу ў абароне.
1925 год — нарадзіўся Рыма Васільеў-на Маркава (1925—2015), савецкая і расійская кінаактрыса, народная артыстка Расіі. Здымалася ў фільмах «Бабіна царства», «Жураўлік», «Сібірачка», «Абрыў» і іншых.	1955 год — указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР уведзена воінскае званне «Адмірал Флоту Савецкага Саюза» — найвышэйшае воінскае званне ў ВМФ СССР. Упершыню тым жа ўказам гэтае званне было прысвоена адміралам І. С. Іскаву і М. Г. Кузнязеву з уручэннем асаблівага знаку адрознення «Маршальская зорка».	1968 год — пачалася работа над папулярным мультсеріялам «Ну, пачакай!», створаным кінарэжысёрам В. М. Кацёначнікам па сцэнарыі пісьменніка-сатырыкаў Ф. Камавы, А. Курландскага і А. Хайта.
1972 год — у ЗША праведзены запуск амерыканскага аўтаматычнага касмічнага апарата «Піонер-10» для даследавання планеты Юпітэр — першага апарата, які выйшаў за межы Сонечнай сістэмы.		

УСМІХНЕМСЯ	ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА
Выйшла новая кніга «Ці варта расказваць жонцы пра здраду? Парады траўматолога».	ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
— Ты што любіш глядзець? — Спорт люблю... — А што больш за ўсё падабаецца? — Кабан, які бяжыць. — А-а, спаборніцтва па стральбе? — Не, як сусед раніцай па двары бегае.	РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Іаўленіч. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ІЛЮШКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РОСКОЛЬКА, С. РОСКОЛЬКА, А. СЛАНЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК. Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда». АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, аддзелах за выпуск дадаткаў: «Чыровная змена» — 292 44 12; «Мясцовыя самкіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнцтваў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гомелі: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03, бухгалтэры: 287 18 81. http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.by Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адарэзаныя іх пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адолюкавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрамысловым «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 754. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Запаўняючы анкету пры прыёме на працу, у графе «Вашы дасягненні» напісала: «Устала з канапы і прыйшла сюды».	Прынялі.
— Ад кахання да нянясці адзін крок!	ПРЫЁМ РЕКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zviazda.by